

Факт

НАВАГРУДАК АДЗНАЧИЦЬ 600-ГОДДЗЕ ГРУНВАЛЬДСКАЙ БІТВЫ І ФЕСТИВАЛЕМ СЯРЭДНЕВЯКОВАЙ КУЛЬТУРЫ

Паведамліць аб адбудзе культуры Навагрудскага райвыканкама Аляксандр Карачан, перадае БЕЛТА.

У горадзе пачалася падрыхтоўка да правядзення фестывалю «Навагрудскі замак-2010». У гэтым годзе ён будзе прысвечаны юбілею гістарычнай бітвы пад Грунвальдам, у час якой польска-літоўскае войска разбіла крыжаносцаў.

Навагрудак не выпадкова выбраны месцам святкавання юбілею бітвы. «Па-першае, мы ўжо маем вопыт правядзення фестывалю сярэднявечнай культуры, галоўнымі складальнікамі якога па традыцыі становяцца рыцарскія баі, сярэднявечны быт, музыка і танцы.

На 25—27 чэрвеня запланавана шырокая фестывальная праграма, у якой будуць задзейнічаны больш як 10 клубы ваенна-гістарычнай рэканструкцыі, каскадзёры, коннікі, лучнікі, калектывы сярэднявечнай музыкі і танца, у тым ліку з Польшчы, Чэхіі, Расіі, Літвы.

Усе мадэры Velcom уключаюць падтрымку 3G. Са стартам 3G Velcom пачае са стандартнымі прапановамі аператара аб'ёмнага кампаніі станаў дасупнымі высокай хуткасці перадачы даных па тэхналогіі HSPA/HSPA+, магчымае рабіць відэазванкі і карыстацца відэасервісамі.

Інга МІНДАЛЕВА.

Надзея АСТАПЧУК: «АТРЫМАЛАСЯ, ШТО ПАДЧАС СПАБОРНИЦТВА У МЯНЕ АДНЯЛІ АДНУ НАГУ»



З Абу-Дабі на рэалізму вярнуліся беларускія лёгкаатлеты — пераможцы і прызёры чэмпіянату свету ў закрытых памяшканнях. Нагадаем, што ён праходзіў у выхадныя ў сталіцы Катару, горадзе Доха.

— Надзея, якія адчуванні пасля перамогі? — Пасля выйгрышу адразу наступае спустошанасць. Мне патрэбна яшчэ два-тры, каб асэнсаваць, што адбылося. Безумоўна, я вельмі задаволеная — гэта мой шосты чэмпіянат свету, дзе шостая спроба прынёсла мне ўдачу. І залаты медаль у мяне.

— Пра гэтым вы ўсталявалі рэкорд чэмпіянату свету ў залах... — Гэта прыёмная акалічэнасць. Хацелася, каб ён быў крыху большым. Але не атрымалася, на жаль.

— Вы заўсёды вельмі змайнілі на наступныя выхадныя ў Францыі пройдзе Кубак Еўропы па штурханьні. З-за траўмы прыйдзеца яго прапусціць? — Сталею, напэўна. Цяпер з фізічнымі нарузкамі значна складаней спраўляцца, чым з эмоцыямі.

— На наступныя выхадныя ў Францыі пройдзе Кубак Еўропы па штурханьні. З-за траўмы прыйдзеца яго прапусціць? — Сталею, напэўна. Цяпер з фізічнымі нарузкамі значна складаней спраўляцца, чым з эмоцыямі.

Алена КРАВЕЦ.

На рынку арэнды — самы вялікі выбар за 5 гадоў!

Ужо традыцыйна з першым вясновым цяплом пачынае ажываць у сталіцы рынак арэнды жылля. Калі напачатку года ў агенцыі за дзень з'яўляліся адзін-два кліенты, то цяпер кватэры ў доўгатэрміновую арэнду ў спецыялістаў шукае штодня 10—15 чалавек і больш.

Выбар кватэр максімальны. Апошні раз аналіз рынку арэнды сталічнага жылля мы рабілі летас у снежні. Тады мінімальны кошт аднакамернай кватэры склаў 200 долараў.

З'явіліся аднапакаёўкі і за 170—180 USD. Сярэдні кошт арэнды аднапакаёвай кватэры ў цэнтры сталіцы ў цяперашні момант складае 200 долараў, але спецыялісты агенцтваў адчуваюць, каб пасля новага года «выкінуць» яе на рынак ужо па новым коштах.

Паводле інфармацыі начальніка аддзела арэнды жылля сталічнага агенства нерухомаści «Часлік» Сяргея КАДОЛА, штодзёны інфармацыйны база абнаўляецца на 20—30 тысяч аднапакаёвых кватэр.

Летас самая дарагая кватэра была збудавана ў доўгатэрміновую арэнду ў сучасным доме па Старавіленскім трактзе побач з салонам італьянскай мэблі.

Калі маю нагу пачынаць і падластаюць, буду ўдзельнічаць. Мне 6 вельмі гэтага хацелася. Хоць часу на аднаўленне няма.

— Спаворніцты праходзілі ў Катары, дзе летняе надвор'е... — Надвор'е там і сапраўды летняе, і калі заходзіць у манеж, дзе праходзілі спаворніцты, вельмі адчуваўся кантраст ад кандыцыянераў, якія моцна ахалоджвалі паветра.

— Цяжка было пераехаць з зімы ў лета? — Цяжка назад у зіму вяртацца. — Паспелі штосьці ў Катары пабачыць? — Праехаўшы крыху па горадзе на машыне — там аказаліся нашы землякі. Прышлі пахвароць за нас на спаворніцты, а на наступны дзень пакаталіся па горадзе.

— Чым будзеце займацца цяпер? Як адзначаць перамогу? — Трэба імкнуцца аднавіць ступню як мага хутчэй. Будзем імкнуцца штосьці зрабіць з доктарам. Адзначаць буду, напэўна, на наступным тыдні пасля Кубка Еўропы.

— Вы заўсёды вельмі змайнілі на наступныя выхадныя ў Францыі пройдзе Кубак Еўропы па штурханьні. З-за траўмы прыйдзеца яго прапусціць? — Сталею, напэўна. Цяпер з фізічнымі нарузкамі значна складаней спраўляцца, чым з эмоцыямі.

— На наступныя выхадныя ў Францыі пройдзе Кубак Еўропы па штурханьні. З-за траўмы прыйдзеца яго прапусціць? — Сталею, напэўна. Цяпер з фізічнымі нарузкамі значна складаней спраўляцца, чым з эмоцыямі.

Алена АУЧЫННІКАВА.

Кватэры ў наём працягваюць таннець

Элітнае жыллё каштуе вельмі дорага. Разам з тым, існуе на рынку арэнды і вельмі дарагое жыллё. Летас самая дарагая кватэра была збудавана ў доўгатэрміновую арэнду ў сучасным доме па Старавіленскім трактзе побач з салонам італьянскай мэблі.

Патаннелі і двухпакаёўкі. Сярэдні кошт арэнды двухпакаёвай кватэры складае каля 250 долараў. Аднак у далёкіх старых мікрараёнах магчыма адшукаць кватэры ў наём.

Ужо сёлета агенства аформіла трохпакаёвую прасторную кватэру па вуліцы Усходняй. Арэнда такой трохпакаёўкі складала 2,5 тысячы долараў.

Арэнда пачне даражэць не раней за ліпеня. Эксперты рынку прагназуюць, што сёлета летам істотнае павелічэнне попыту з боку студэнтаў.

Усім сабленкі попыт на рынку арэнды прысутнычае ў сегменце шматпакаёвых стандартных кватэр. Сярэдні кошт іх складае каля 300 долараў, але ўсё часцей гаспадары аддаюць іх за 270—280 долараў.

СКАНВОРД + СУДОКУ

Сканворд і судоку з адказаў і пытанняў.

Сканворд з лабірынтам і гарызантальнымі адказаў.

Сканворд з лабірынтам і гарызантальнымі адказаў.

Сканворд з лабірынтам і гарызантальнымі адказаў.

Сканворд з лабірынтам і гарызантальнымі адказаў.

Сканворд з лабірынтам і гарызантальнымі адказаў.

Table with weather forecasts for various cities: Мінск, Віцебск, Мгарліў, Гомель, Мадэль, Брэст.



Weather forecast section with icons and text: НАДВОР'Е на заўтра, АЗНАЧАЕННІ: няма прыкметных зрушэнняў.

Weather forecast section with icons and text: НАДВОР'Е на заўтра, АЗНАЧАЕННІ: няма прыкметных зрушэнняў.

19 сакавіка

1530 год — нарадзіўся Філон Сямёнавіч Кміта-Чарнабыльскі, ваенны і паэтычны дзеяч ВКЛ.

1923 год — члены археалагічнай экспедыцыі, якія знайшлі ў Егіпце грабініцу фараона Тутанхамона.

«За нашу лялону нас караюць не толькі нашы няўдачы, але і ўдачы іншых».

Жуль Ренар (1864 — 1910), французскі пісьменнік.

ЦЕРАЗ «ВОГНЕННУЮ РАКУ»

У міфалогіі многіх народаў свету рака (або вогненная рака) была мяжой паміж светам жывых і сьветам памерлых.

«З далёкай часу ў нас захавалася традыцыя: перад тым як апусціць тунну з нябожчыкам у магілу (або адразу пасля апускання) сям'я памерлага, (а гэта родныя пераіра і другога калена святляця) кідае ў магілу грошы: робіць выкуп месца для цела памерлага, а таксама «апопаче» пераправу душы на «той» свет.

«Цікава тое, што ў XIX і нават ў XX стагоддзях на Беларусі захоўвалася абавязковая традыцыя: могілкі, якія, на жаль, знаходзіліся ў непасрэднай блізкасці з вёскай, адмяжоўвалі ад свету жывых глыбокім ровам, напуюным вадою.

Аксана КАТОВІЧ, Янка КРЮК.